



ГАЗЭТА ВЫХОДЗІЦЬ РАЗ У ТЫДЗЕНЬ — ПАНА 30 Н. ФЭН.

LE JOURNAL BIELORUSSIEN
«LA PATRIE»DIE WEISSRUTHENISCHE ZEITUNG
„DAS VATERLAND“ВОРГАН БЕЛАРУСКАИ НАЦЫЯНАЛЬНА-
ВЫЗВОЛЬНАЙ ДУМКІ

DIE WEISSRUTHENISCHE ZEITUNG „BAČKAUCHYČNA“ („VATERLAND“)

Herausgeber: Wladimir BORTNIK

Postadresse: Die Weissruthenische Zeitung „Bačkauchyčna“ („Das Vaterland“),

(13 b) München 19, Schliessfach 69.

Druck: „LOGOS“, Buchdruckerei u. Verl., G.m.b.H., München 19, Bothmerstr. 14

Цена: Нямеччына: на год — 14.— м.; 6 м-цау — 7,50 м.; 3 м-цы — 4,25 м.;
ЗША і Канада: на год — 8.— д.; 6 м-цау — 4,50 д.; 3 м-цы — 2,50 д.; 1 нумар — 0,20 д. Апгельгічына і Аўстралія: 39 шыл.; 21 шыл.; 12 шыл.; 1 шыл.
Бэльгія: 210 фр.; 120 фр.; 75 фр.; 5 фр. Францыя: 800 фр.; 450 фр.; 250 фр.;
20 фр. Аргентына: 80 пэз.; 45 пэз.; 25 пэз.; 2 пэз. Перасылка лётніцкай поштой
капіту падвойна. Падвойныя нумары капіту падвойна. Падвойно-
ная нумары газеты разам з «Каласкамі» ўважаюцца за падвойныя.

Банковое кonto: Zeitung „Bačkauchyčna“,
Konto Nr. 857-125, Bay. Hypotheken- u. Wechselbank, München.THE WHITERUTHENIAN NEWSPAPER
“THE FATHERLAND.”

ГОД ВЫДАНЬНЯ 12

№ 38 (424)

Нядзеля, 5 каstryчніка 1958

Францыя ўвайшла ў перыяд пятай рэспублікі

Нядзеля 28 верасня 1958 году станецца для Францыі важнай гісторычнай датай. У гэты дзень чацьвёртая французская рэспубліка адайшла ў гісторыю, і распачала сваё існаванье пятая рэспубліка. У гэты дзень шляхам агульнанараднага галасавання як у метраполії, гэтак і ў заморскіх уладаньнях Францыі была прынятая новая, з чаргі ўжо дванаццатая, канстытуцыя.

Вынікі галасавання на карысцьці новай канстытуцыі ў тым самым новага парадку ў Францыі перайшлі ўсякі падпрыядні спадзіваньні. Навет найблізшая атмасфера народную волю ў прымаць законы.

Напасьледак новая канстытуцыя дакладна прызызуе праўы заморскіх тэрыторый Францыі на поўную дзяржаўную незалежнасць. Хопіць калі бальшыня насельніцтва падчас реферэндум скажа «не», каб дадзеная тэрыторыя не залежнасць. З аднаго боку да Дэ Голья гэта ўсё-ж такі лыжка дэгэцю ў боцьцы мёду, але з другога боку факт атрыманыя поўной незалежнасці гэтай тэрыторыі выбывае важны козырь з рук Савецкага Саюзу, які ўсцілікі аблічаўца Францыю ў каляніялізме й імперыялізме, накіраваных супраць арабскіх народаў. Гэты факт паказвае, што француска супольнасць будзе збудаваная толькі на падставе згоды й доброволія насельніцтва ейных складовых частак.

Напасьледак галасаваньне над новай канстытуцыяй прымынае паказала, што французская камуністы не такія ўжо моңы, які гэта дасюль выглядала. У дасюлемшніх парламентскіх выбарах у Францыі камуністы звычайна здабывалі 25% усіх галасоў. У цяперашнім жа галасаванні над канстытуцыяй супарці ўсіх галасоў. У падставе згоды й доброволія насельніцтва ейных складовых частак.

Напасьледак галасаваньне над новай канстытуцыяй вымойна паказала, што французская камуністы не такія ўжо моңы, які гэта дасюль выглядала. У дасюлемшніх парламентскіх выбарах у Францыі камуністы звычайна здабывалі 25% усіх галасоў. У цяперашнім жа галасаванні над канстытуцыяй супарці ўсіх галасоў. У падставе згоды й доброволія насельніцтва ейных складовых частак.

Сакрэт бліскучай перамогі Дэ Голья ляжыць на толькі ў змесце запрапанаванай ім канстытуцыі, сколькі ў яго-най собскай асобе ў ягонай цвёрдай на-
важанасці вывесці Францыю з дасо-
лешніцтва, які аўтарытатам быў адзін. Да Голья, які падчас апошніх вайны, у гады най-
чакайшых выпрабаваньняў, выратаваў
гонар Францыі, прададзяў жартованыя
на чужой тэрыторыі супраць наезніка,
зарганізаў ў краіне монды рух супра-
ціву і ў выніку забясьпечыў Францыі
права вялікадзяржавыя сярод трох ін-
шых галоўных альянтаў: Задзіночных
Штатаў Амерыкі, Вялікабрытаніі й Са-
вецкага Саюзу. Тому за новую кансты-
туцию ўзялікі хосуў і апархі. Францызум
ужо настолькі надаела дасюleshnія си-
туаціі, бесьперыпнія ўрадавыя кра-
ізіс і адсутнасць стабілізациі дзяр-
жаўной жыцці, што нейкія грутоўныя
реформы сталіся жыццёвай неабход-
насцю. Прыв чым францускія гра-
мадзяне здавалі себе справу з таго, што
такія реформы можа праўесці толькі
моңная індывідуальнасць, якая цешыцца
на належным аўтарытатам і даверем ся-
род насельніцтва. Такой індывідуальнасці і аўтарытатам быў адзін. Да Голья,
які падчас апошніх вайны, у гады най-
чакайшых выпрабаваньняў, выратаваў
гонар Францыі, прададзяў жартованыя
на чужой тэрыторыі супраць наезніка,
зарганізаў ў краіне монды рух супра-
ціву і ў выніку забясьпечыў Францыі
права вялікадзяржавыя сярод трох ін-
шых галоўных альянтаў: Задзіночных
Штатаў Амерыкі, Вялікабрытаніі й Са-
вецкага Саюзу. Тому за новую кансты-
туцию ўзялікі хосуў і апархі. Францызум
ужо настолькі надаела дасюleshnія си-
туаціі, бесьперыпнія ўрадавыя кра-
ізіс і адсутнасць стабілізациі дзяр-
жаўной жыцці, што нейкія грутоўныя
реформы можа праўесці толькі
моңная індывідуальнасць, якая цешыцца
на належным аўтарытатам і даверем ся-
род насельніцтва. Такой індывідуальнасці і аўтарытатам быў адзін. Да Голья,
які падчас апошніх вайны, у гады най-
чакайшых выпрабаваньняў, выратаваў
гонар Францыі, прададзяў жартованыя
на чужой тэрыторыі супраць наезніка,
зарганізаў ў краіне монды рух супра-
ціву і ў выніку забясьпечыў Францыі
права вялікадзяржавыя сярод трох ін-
шых галоўных альянтаў: Задзіночных
Штатаў Амерыкі, Вялікабрытаніі й Са-
вецкага Саюзу. Тому за новую кансты-
туцию ўзялікі хосуў і апархі. Францызум
ужо настолькі надаела дасюleshnія си-
туаціі, бесьперыпнія ўрадавыя кра-
ізіс і адсутнасць стабілізациі дзяр-
жаўной жыцці, што нейкія грутоўныя
реформы можа праўесці толькі
моңная індывідуальнасць, якая цешыцца
на належным аўтарытатам і даверем ся-
род насельніцтва. Такой індывідуальнасці і аўтарытатам быў адзін. Да Голья,
які падчас апошніх вайны, у гады най-
чакайшых выпрабаваньняў, выратаваў
гонар Францыі, прададзяў жартованыя
на чужой тэрыторыі супраць наезніка,
зарганізаў ў краіне монды рух супра-
ціву і ў выніку забясьпечыў Францыі
права вялікадзяржавыя сярод трох ін-
шых галоўных альянтаў: Задзіночных
Штатаў Амерыкі, Вялікабрытаніі й Са-
вецкага Саюзу. Тому за новую кансты-
туцию ўзялікі хосуў і апархі. Францызум
ужо настолькі надаела дасюleshnія си-
туаціі, бесьперыпнія ўрадавыя кра-
ізіс і адсутнасць стабілізациі дзяр-
жаўной жыцці, што нейкія грутоўныя
реформы можа праўесці толькі
моңная індывідуальнасць, якая цешыцца
на належным аўтарытатам і даверем ся-
род насельніцтва. Такой індывідуальнасці і аўтарытатам быў адзін. Да Голья,
які падчас апошніх вайны, у гады най-
чакайшых выпрабаваньняў, выратаваў
гонар Францыі, прададзяў жартованыя
на чужой тэрыторыі супраць наезніка,
зарганізаў ў краіне монды рух супра-
ціву і ў выніку забясьпечыў Францыі
права вялікадзяржавыя сярод трох ін-
шых галоўных альянтаў: Задзіночных
Штатаў Амерыкі, Вялікабрытаніі й Са-
вецкага Саюзу. Тому за новую кансты-
туцию ўзялікі хосуў і апархі. Францызум
ужо настолькі надаела дасюleshnія си-
туаціі, бесьперыпнія ўрадавыя кра-
ізіс і адсутнасць стабілізациі дзяр-
жаўной жыцці, што нейкія грутоўныя
реформы можа праўесці толькі
моңная індывідуальнасць, якая цешыцца
на належным аўтарытатам і даверем ся-
род насельніцтва. Такой індывідуальнасці і аўтарытатам быў адзін. Да Голья,
які падчас апошніх вайны, у гады най-
чакайшых выпрабаваньняў, выратаваў
гонар Францыі, прададзяў жартованыя
на чужой тэрыторыі супраць наезніка,
зарганізаў ў краіне монды рух супра-
ціву і ў выніку забясьпечыў Францыі
права вялікадзяржавыя сярод трох ін-
шых галоўных альянтаў: Задзіночных
Штатаў Амерыкі, Вялікабрытаніі й Са-
вецкага Саюзу. Тому за новую кансты-
туцию ўзялікі хосуў і апархі. Францызум
ужо настолькі надаела дасюleshnія си-
туаціі, бесьперыпнія ўрадавыя кра-
ізіс і адсутнасць стабілізациі дзяр-
жаўной жыцці, што нейкія грутоўныя
реформы можа праўесці толькі
моңная індывідуальнасць, якая цешыцца
на належным аўтарытатам і даверем ся-
род насельніцтва. Такой індывідуальнасці і аўтарытатам быў адзін. Да Голья,
які падчас апошніх вайны, у гады най-
чакайшых выпрабаваньняў, выратаваў
гонар Францыі, прададзяў жартованыя
на чужой тэрыторыі супраць наезніка,
зарганізаў ў краіне монды рух супра-
ціву і ў выніку забясьпечыў Францыі
права вялікадзяржавыя сярод трох ін-
шых галоўных альянтаў: Задзіночных
Штатаў Амерыкі, Вялікабрытаніі й Са-
вецкага Саюзу. Тому за новую кансты-
туцию ўзялікі хосуў і апархі. Францызум
ужо настолькі надаела дасюleshnія си-
туаціі, бесьперыпнія ўрадавыя кра-
ізіс і адсутнасць стабілізациі дзяр-
жаўной жыцці, што нейкія грутоўныя
реформы можа праўесці толькі
моңная індывідуальнасць, якая цешыцца
на належным аўтарытатам і даверем ся-
род насельніцтва. Такой індывідуальнасці і аўтарытатам быў адзін. Да Голья,
які падчас апошніх вайны, у гады най-
чакайшых выпрабаваньняў, выратаваў
гонар Францыі, прададзяў жартованыя
на чужой тэрыторыі супраць наезніка,
зарганізаў ў краіне монды рух супра-
ціву і ў выніку забясьпечыў Францыі
права вялікадзяржавыя сярод трох ін-
шых галоўных альянтаў: Задзіночных
Штатаў Амерыкі, Вялікабрытаніі й Са-
вецкага Саюзу. Тому за новую кансты-
туцию ўзялікі хосуў і апархі. Францызум
ужо настолькі надаела дасюleshnія си-
туаціі, бесьперыпнія ўрадавыя кра-
ізіс і адсутнасць стабілізациі дзяр-
жаўной жыцці, што нейкія грутоўныя
реформы можа праўесці толькі
моңная індывідуальнасць, якая цешыцца
на належным аўтарытатам і даверем ся-
род насельніцтва. Такой індывідуальнасці і аўтарытатам быў адзін. Да Голья,
які падчас апошніх вайны, у гады най-
чакайшых выпрабаваньняў, выратаваў
гонар Францыі, прададзяў жартованыя
на чужой тэрыторыі супраць наезніка,
зарганізаў ў краіне монды рух супра-
ціву і ў выніку забясьпечыў Францыі
права вялікадзяржавыя сярод трох ін-
шых галоўных альянтаў: Задзіночных
Штатаў Амерыкі, Вялікабрытаніі й Са-
вецкага Саюзу. Тому за новую кансты-
туцию ўзялікі хосуў і апархі. Францызум
ужо настолькі надаела дасюleshnія си-
туаціі, бесьперыпнія ўрадавыя кра-
ізіс і адсутнасць стабілізациі дзяр-
жаўной жыцці, што нейкія грутоўныя
реформы можа праўесці толькі
моңная індывідуальнасць, якая цешыцца
на належным аўтарытатам і даверем ся-
род насельніцтва. Такой індывідуальнасці і аўтарытатам быў адзін. Да Голья,
які падчас апошніх вайны, у гады най-
чакайшых выпрабаваньняў, выратаваў
гонар Францыі, прададзяў жартованыя
на чужой тэрыторыі супраць наезніка,
зарганізаў ў краіне монды рух супра-
ціву і ў выніку забясьпечыў Францыі
права вялікадзяржавыя сярод трох ін-
шых галоўных альянтаў: Задзіночных
Штатаў Амерыкі, Вялікабрытаніі й Са-
вецкага Саюзу. Тому за новую кансты-
туцию ўзялікі хосуў і апархі. Францызум
ужо настолькі надаела дасюleshnія си-
туаціі, бесьперыпнія ўрадавыя кра-
ізіс і адсутнасць стабілізациі дзяр-
жаўной жыцці, што нейкія грутоўныя
реформы можа праўесці толькі
моңная індывідуальнасць, якая цешыцца
на належным аўтарытатам і даверем ся-
род насельніцтва. Такой індывідуальнасці і аўтарытатам быў адзін. Да Голья,
які падчас апошніх вайны, у гады най-
чакайшых выпрабаваньняў, выратаваў
гонар Францыі, прададзяў жартованыя
на чужой тэрыторыі супраць наезніка,
зарганізаў ў краіне монды рух супра-
ціву і ў выніку забясьпечыў Францыі
права вялікадзяржавыя сярод трох ін-
шых галоўных альянтаў: Задзіночных
Штатаў Амерыкі, Вялікабрытаніі й Са-
вецкага Саюзу. Тому за новую кансты-
туцию ўзялікі хосуў і апархі. Францызум
ужо настолькі надаела дасюleshnія си-
туаціі, бесьперыпнія ўрадавыя кра-
ізіс і адсутнасць стабілізациі дзяр-
жаўной жыцці, што нейкія грутоўныя
реформы можа праўесці толькі
моңная індывідуальнасць, якая цешыцца
на належным аўтарытатам і даверем ся-
род насельніцтва. Такой індывідуальнасці і аўтарыт

«Жыдоўскае пытанье» ў СССР

«Спаміж усіх шматлікіх ахвяраў са- вецкага тэзора Жыды ў Савецкім Саюзе — найбольш ізаляваныя, найслабей- шыя і найболыш безбаронныя. Яны зна- ходзіцца прыблізна ў палажэнні Жы- доў ў перадаваемай Нічечыне, калі нацыстыя началі праграму вынішчэн- нія...»

Гэтым цверджаньнем пачынаецца ар- тыкул «Антысмітзм у Савецкім Са- юзе сяняня» ў пэрыядычным часаписе «Facts» (Антыдраматычны Лігі «В'лай Р'гін» за жніўнен-верасен гэлага году). Часапіс гэты, які выдаецца ў Нью-Ёрку, прысьвечаны дзесяцігодзіню славутага Жданаўскага юказу, які адным рос- чыркам пляга злыквідаваў жыдоўскае культурнае жыццё ў Савецкім Саюзе; 450 жыдоўскіх пісменнікаў, мастакоў і інтэлектуалістічных заплацілі ў той час жыццым.

Артыкул у «Фактсе» ставіць сабе за заданыя праанализаваць сучасныя факты цягніць альтыжыдускае савецкае палітыкі і, пад другое, разгледзець гэту палітыку ў свяtle шырэйшых бальшавіцкіх стратэгічных і палітычных мэтаў, бо — як гаворыцца ў артыкуле — толькі ў такім сыватле можна зразуміцца прычыны бальшавіцкага альтыжыдускае палітыкі.

Аўтар артыкулу, Дэктэр, пачынае ад аналізу бальшавіцкага нацыянальнае па- літыкі. Ён сцьвярджае, што на тэрыторыі цяперашняга Савецкага Саюзу ёсць больш за 150 розных нацыянальнасці ў этнічных групах. Найбуйнейшая — і палітычна дамінуюча, — у артыкуле так і гаворыцца, — звязана з альтыжыдускага падзеніем.

Раптоўны ўдар па жыдоўскай культуры прыйшоў 10 гадоў таму: у 1948 годзе, абы чым мы гаварылі на пачатку артыкулу.

Цікава мімаходам адзначыць, што пераслед Жыдоў, які пачаўся ў 1948 годзе, быў звязаны з гэтак званай «крымскай справай»: Жыдоў абвінавачвалі ў тым, што яны мелі намер адварваць Крым ад Савецкага Саюзу і стварыць там не-залежную жыдоўскую дзяржаву. З другога боку, іх абвінавачвалі ў тым, што яны хадзілі... перадаць Задзіночным Штатам Амэрыкі Бірабіджан. Як доказаўся той факт, што Жыды ў Бірабіджане атрымовалі харчовыя пачкі із ЗША. У сувязі з гэтым Жыдоў масава паказала, што нацыянальнае съедамасці паасобных народу нельга выкараніць. Бальшавікі, пабачылі, што ім не застаецца нічога іншага, як датарнаваць свае тэорыі да гэтае рэчаіснасці.

На гэта ім спатрэбілася больш за дзесяцігодзінь. Урэшце, у канцы 20-х гадоў, звязалася гэтае новая філізофія, акрэсленая славутым сталінскім лёзунгам «нацыянальная (культура) падвода формы, сацыялістичная падвода рэчаіснасці»: гэтае рэчаіснасць паказала, што нацыянальнае съедамасці паасобных народу нельга выкараніць.

Але вернемся да артыкулу ў «Фактсе». Там гаворыцца аб дыскрымінацыі Жыдоў у сучасным Савецкім Саюзе. У разлігінным дачыненіні палажэнні іхнае ў параўнанні з перадаваемымі пэрыядам не палепшылася: ніводная сынагога, разбураная падчас вайны ці раней сканфіскаваная, як была адбудаваная іншымі вернута назад; адчуючыя войстру недаход магітайкай, бо друкаваныя іх не дазваляюцца. Тое-ж наглядаецца ў палітычных жыццях, у галіне асьветы. Калі ў 1937 годзе ў Віярхоўным Савеце было калі 4% Жыдоў, дык ціпер яны складаюць толькі 0,25% усяго складу Віярхоўнага Савету.

Пададзеныя прыклады дыскрымінацыі Жыдоў у галіне асьветы для нас цікавыя тым, што яны датычыцца Беларусі. Вось-ж, «паводле зусім надзейных анатамічных крыніц», — як гаворыцца ў артыкуле, — увесну сёлета, у Мінскім Дзяржаўным Універсітэце факультэт гісторыі закончыла 213 Беларусаў, 70 Рәсейцаў, 40 Украінцаў і 7 Жыдоў; факультэт хіміі — 224 Беларусы,

76 Расейцаў, 41 Украінец і 8 Жыдоў. Пры гэтым падаецца колкасць Жыдоў у паасобных гарадах Беларусі: у Менску на 412 тысяч жыхароў — 40 тысяч Жыдоў; у Бабруйску на 150 тысяч — 60 тысяч; у Гомелі на 144 тысячи — 15 тысяч; у Магілёве на 106 тысяч — 12 тысяч.

Камуністычныя вадалкі катэгараў якіх складаюць сяняніні жыдоўскае нацыянальнасці: для іх Жыды ня былі ні нацыя, ні этнічнай адзінкай. Гэты росквіт, — гаворыцца ў «Фактсе», — скончыўся разам з бальшавіцкай рэвалюцыяй.

На ведаем, зь якіх кропіцаў аўтар браў гэтыя лікі. Зазначым толькі, што ці аўтар, ці ягонія кропіца перабліталі хіба Бабруйск з Віцебскам, бо колкасць жыхароў у Бабруйску куды меншай, чыміся падаецца ў артыкуле.

Нельга згадацца таксама зь першым выпадам аўтара: ён гаворыцца, што «праворцы Беларусаў, Расейцаў і Украінцаў на ўніверсытэце блізка адказвае датарнаваць сваю тэорию, ідэю дзяржавы на іншынені да Жыдоў іхнай ідэялігія засталася нязменнай, а звязнілася толькі практика: жыдоўская нацыянальнасць практична прызначалася для іхніх нацыянальнасці ў Беларусі». Гэта няправада, бо-ж навет паводле савецкіх афіцыйных дадзеных у БССР цяпер больш за 80% Беларусаў. Наезнага элементу — асабіў Расейцаў — даволі шмат. Між гэлага наезнага элементу ёсьць можаў і Украінцы, але-ж ія столькі! Кампактнае ж масы Расейцаў на Украінцаў — навет таксама як Жыдоў у некаторых гарадах — у БССР няма зусім.

Можна згадацца з другім выпадам аўтара артыкулу ў «Фактсе»: вельмі блізкая да сябе лікі на абедвух факультэтах паказваюць на тое, што судадносінамі нацыянальнасці ў афіцыйнае регулююцца. Нязменная колкасць Жыдоў запрауды звязаўшца з дыскрымінацыяй. Вялікая колкасць Расейцаў тлумачыцца ясна, русыфікатарскай падвойкай бальшавікоў. Але, адкуль узялася такая колкасць Украінцаў? На гэта пытанье адказу не знаходзім.

«Фактс» пералічыць цэлы шэршт артыкула і фэльетона ў савецкай прэсе выразна антысмітзкага характару. Ен прыгадвае таксама аб іншэр'ю якое даўшесуну Хрушчоў карэспандэнты газеты

(Заканчэнне на 3-й бачыне)

Юбілейны хвальш і запрауднасць

(Працяг з папяредняга нумару)

Савецка-расейская ірэя звязаніца БССР, каб звязацца зіміні, разрезу Беларусі, і, адараўшы ўсходнюю беларускі землі на ўжо ўспомненым I звязаніце Саветаў Беларусі, 27 лютага 1921 года, было-ч частковым прызнаннем аўтарстваўскіх меркаванняў. Пакінуць БССР у яе першапачатковых межах, гэта было-ч частковым прызнаннем ЕНР, наагул прызнаннем апрычынасці Беларусі як нацыянальных правоў беларускага народу ды стварыць на будучыні непажаданыя палітычныя кампактні. Якіз і час бўш падыходы, каб праправы Беларуска-Летувіскай ССР адараўш ад Беларусі як усходнюю Беларусь, а на становішчы заступніка камісара асьветы, быў уведзены ўвага ўрад Літвіса, адзін толькі Чарвякоў. Аднак і гэты штурчна створаны бальшавіцкі твор зіміні, падзейнічай, папершае таму, што ён не атрымаў ніякіх кампактніцтваў для вядзення дзяржавнага жыцця — усе ягоныя «дзяржаркі» справы вырашаліся у Москве ў камандаванні Заходніх фронту, — падругое, што ён быў чужыя якімі аўтарствамі для Беларусі, так і для Летувіса.

У беларускай савецкай гісторыяграфіі цяпер прынята найменш, або ў зусім, не ўспамінаць пра гісторыю другога аўбешчання БССР. Зы ведамыя прычынай: няма чым пахваліць «запрауды народную» нацыянальную палітыку камуністичнай партыі, Леніна і Сталіна. Другое аўбешчанне БССР наступіла 31 ліпеня 1920 году выданынем так званай «Докларацыі аб аўбешчанні Савецкай Рэспублікі Беларусі». У гэтым докларыі пасля дўгай бальшавіцкай фразаўлётгі пра «свабоднае народнае волевыўленне» пасля зазначэння, што «Беларусь — краіна беларускіх, расейскіх, польскіх і ѹрэйскіх работнікаў і сялян» (тактыка забясьпечыць на актуальных распадзел Беларусі між Расейцамі і Палакамі), акрэслівалася тэрыторыя будуче БССР: «Савецкай літаратуры Савецкай Рэспублікі Беларусі». У гэтым докларыі пасля дўгай бальшавіцкай фразаўлётгі пра «свабоднае народнае волевыўленне» пасля зазначэння, што «Беларусь — краіна беларускіх, расейскіх, польскіх і ѹрэйскіх работнікаў і сялян» (тактыка забясьпечыць на актуальных распадзел Беларусі між Расейцамі і Палакамі), акрэслівалася тэрыторыя будуче БССР: «Савецкай літаратуры Савецкай Рэспублікі Беларусі». У гэтым докларыі пасля дўгай бальшавіцкай фразаўлётгі пра «свабоднае народнае волевыўленне» пасля зазначэння, што «Беларусь — краіна беларускіх, расейскіх, польскіх і ѹрэйскіх работнікаў і сялян» (тактыка забясьпечыць на актуальных распадзел Беларусі між Расейцамі і Палакамі), акрэслівалася тэрыторыя будуче БССР: «Савецкай літаратуры Савецкай Рэспублікі Беларусі». У гэтым докларыі пасля дўгай бальшавіцкай фразаўлётгі пра «свабоднае народнае волевыўленне» пасля зазначэння, што «Беларусь — краіна беларускіх, расейскіх, польскіх і ѹрэйскіх работнікаў і сялян» (тактыка забясьпечыць на актуальных распадзел Беларусі між Расейцамі і Палакамі), акрэслівалася тэрыторыя будуче БССР: «Савецкай літаратуры Савецкай Рэспублікі Беларусі». У гэтым докларыі пасля дўгай бальшавіцкай фразаўлётгі пра «свабоднае народнае волевыўленне» пасля зазначэння, што «Беларусь — краіна беларускіх, расейскіх, польскіх і ѹрэйскіх работнікаў і сялян» (тактыка забясьпечыць на актуальных распадзел Беларусі між Расейцамі і Палакамі), акрэслівалася тэрыторыя будуче БССР: «Савецкай літаратуры Савецкай Рэспублікі Беларусі». У гэтым докларыі пасля дўгай бальшавіцкай фразаўлётгі пра «свабоднае народнае волевыўленне» пасля зазначэння, што «Беларусь — краіна беларускіх, расейскіх, польскіх і ѹрэйскіх работнікаў і сялян» (тактыка забясьпечыць на актуальных распадзел Беларусі між Расейцамі і Палакамі), акрэслівалася тэрыторыя будуче БССР: «Савецкай літаратуры Савецкай Рэспублікі Беларусі». У гэтым докларыі пасля дўгай бальшавіцкай фразаўлётгі пра «свабоднае народнае волевыўленне» пасля зазначэння, што «Беларусь — краіна беларускіх, расейскіх, польскіх і ѹрэйскіх работнікаў і сялян» (тактыка забясьпечыць на актуальных распадзел Беларусі між Расейцамі і Палакамі), акрэслівалася тэрыторыя будуче БССР: «Савецкай літаратуры Савецкай Рэспублікі Беларусі». У гэтым докларыі пасля дўгай бальшавіцкай фразаўлётгі пра «свабоднае народнае волевыўленне» пасля зазначэння, што «Беларусь — краіна беларускіх, расейскіх, польскіх і ѹрэйскіх работнікаў і сялян» (тактыка забясьпечыць на актуальных распадзел Беларусі між Расейцамі і Палакамі), акрэслівалася тэрыторыя будуче БССР: «Савецкай літаратуры Савецкай Рэспублікі Беларусі». У гэтым докларыі пасля дўгай бальшавіцкай фразаўлётгі пра «свабоднае народнае волевыўленне» пасля зазначэння, што «Беларусь — краіна беларускіх, расейскіх, польскіх і ѹрэйскіх работнікаў і сялян» (тактыка забясьпечыць на актуальных распадзел Беларусі між Расейцамі і Палакамі), акрэслівалася тэрыторыя будуче БССР: «Савецкай літаратуры Савецкай Рэспублікі Беларусі». У гэтым докларыі пасля дўгай бальшавіцкай фразаўлётгі пра «свабоднае народнае волевыўленне» пасля зазначэння, што «Беларусь — краіна беларускіх, расейскіх, польскіх і ѹрэйскіх работнікаў і сялян» (тактыка забясьпечыць на актуальных распадзел Беларусі між Расейцамі і Палакамі), акрэслівалася тэрыторыя будуче БССР: «Савецкай літаратуры Савецкай Рэспублікі Беларусі». У гэтым докларыі пасля дўгай бальшавіцкай фразаўлётгі пра «свабоднае народнае волевыўленне» пасля зазначэння, што «Беларусь — краіна беларускіх, расейскіх, польскіх і ѹрэйскіх работнікаў і сялян» (тактыка забясьпечыць на актуальных распадзел Беларусі між Расейцамі і Палакамі), акрэслівалася тэрыторыя будуче БССР: «Савецкай літаратуры Савецкай Рэспублікі Беларусі». У гэтым докларыі пасля дўгай бальшавіцкай фразаўлётгі пра «свабоднае народнае волевыўленне» пасля зазначэння, што «Беларусь — краіна беларускіх, расейскіх, польскіх і ѹрэйскіх работнікаў і сялян» (тактыка забясьпечыць на актуальных распадзел Беларусі між Расейцамі і Палакамі), акрэслівалася тэрыторыя будуче БССР: «Савецкай літаратуры Савецкай Рэспублікі Беларусі». У гэтым докларыі пасля дўгай бальшавіцкай фразаўлётгі пра «свабоднае народнае волевыўленне» пасля зазначэння, што «Беларусь — краіна беларускіх, расейскіх, польскіх і ѹрэйскіх работнікаў і сялян» (тактыка забясьпечыць на актуальных распадзел Беларусі між Расейцамі і Палакамі), акрэслівалася тэрыторыя будуче БССР: «Савецкай літаратуры Савецкай Рэспублікі Беларусі». У гэтым докларыі пасля дўгай бальшавіцкай фразаўлётгі пра «свабоднае народнае волевыўленне» пасля зазначэння, што «Беларусь — краіна беларускіх, расейскіх, польскіх і ѹрэйскіх работнікаў і сялян» (тактыка забясьпечыць на актуальных распадзел Беларусі між Расейцамі і Палакамі), акрэслівалася тэрыторыя будуче БССР: «Савецкай літаратуры Савецкай Рэспублікі Беларусі». У гэтым докларыі пасля дўгай бальшавіцкай фразаўлётгі пра «свабоднае народнае волевыўленне» пасля зазначэння, што «Беларусь — краіна беларускіх, расейскіх, польскіх і ѹрэйскіх работнікаў і сялян» (тактыка забясьпечыць на актуальных распадзел Беларусі між Расейцамі і Палакамі), акрэслівалася тэрыторыя будуче БССР: «Савецкай літаратуры Савецкай

Гісторыя „Дабрасельцаў“ ня скончылася

У № 27 «Бацькаўшчыны» быў зьменены артыкул Ст. Крушиніча «У праўдзівым лістры», у якім падаваліся напады савецкага друку супраць апавесці Аляксея Кулакоўскага «Дабрасельцы», што была надрукаваная ў № 5 менскага часапіса «Маладосьць» і цяпер перадрукаваеца ў «Бацькаўшчыне». Там-жэ было ўспомнена, што ў справе гэтай апавесці было склікане спыняльнае паседжанне праўлення Саюзу пісьменнікаў БССР і цэнтральнага камітэту камсамолу Беларусі. На паседжанні, пасля асуджэння аўтара ў сквалашаваны савецкай запраўдніці, А. Кулакоўскі быў змушаны публічна пакаяцца і ўрачыста прыябіцца адпаведна перараўбіць сваю апавесць.

Здавалася-б, на гэтым справа павінна была ўзаконіцца. Тымчасам-жа партыйны й камсамольскі ворганы ніяк не моглі дараўцаць маладому беларускаму пісьменніку тых горкіх для бальшавікоў словаў праўды, якія з поўнай адвагай скказаў Кулакоўскі ў «Дабрасельцаў». Пачынаючы ад канца чэрвеня сёлета, калі началася ў беларускай савецкай прэсе нагонка супраць Кулакоўскага, аж да апошняга часу прыкажнай нагодзе гэтая прэса бесперывна абвінавачвае аўтара ў сквалашаваны савецкай запраўдніці, у прадстаўленні яе ў вылучна чорных хварбах, у паказе савецкага жыцця ў крывах лістры, у напісаныні й надрукаваныні заганнага з гледзішча ідэйнага і мастицкага (?) твору. Апрача менскай прэсы, супраць Кулакоўскага й ягоных «Дабрасельцаў» так-жэ выступіла й цэнтральная маскоўская прэса.

Аднак і гэлдзячы на войстрых напады на Кулакоўскага, усё-ж такі да апошняга часу заставаўші ён і надалей галоўным рэдактарам «Маладосьці» — воргану цэнтральнага камітэту камсамолу Беларусі й праўлення Саюзу пісьменнікаў БССР. Цяпер-жэ аказаўлася, што гэта было толькі да пары, да час...

Нядыўна паявіўся № 9 «Маладосьць» за верасень 1958 г., пад якім ужо ніяма подпісу Кулакоўскага, а замест яго, як галоўнага рэдактара, фігуруе ведамы із свайгі паслухмяннасці партыйны выслужнік паста Пімен Пачанка. Калі ў ліпені сёлета з прычыні сваёй апавесці быў змушаны публічна пакаяцца і абвінавачаць выпраўленне зробленых памылак аўтар «Дабрасельцу», дых цяпер з такім-жэ канянем і абвінавачнінем Кулакоўскага выступіла рэдакцыя «Маладосьці». У рэдакцыйным артыкуле «За высокадэйную і высокамастацкую літаратуру», звешчаным у № 9 «Маладосьці», чытаем:

«У сувязі з нашымі поспехаў грубым дысанансам прагучала апавесць Аляксея Кулакоўскага «Дабрасельцы», надрукаваная ў пятых нумары часапісу «Маладосьць», якая ўжо атрымала рэзкую адмоўную аценку ў друку.

Рэдакцыя часапісу «Маладосьць» прызнае, што яна дапусціла грубую памылку, апублікаваўши на сваіх старонках заганную ў ідыйных адно-

сінах і слабую з мастицкага боку апавесць А. Кулакоўскага «Дабрасельцы».

А. Кулакоўскі, будучы галоўным рэдактарам «Маладосьці», надрукаваў сваю апавесць, не аблеркаваўшы яе ні на рэдкалегі часапісу, ні ў Саюзе пісьменнікаў БССР. Тав. Кулакоўскі вызвалені ад абавязкаў галоўнага рэдактара часапісу «Маладосьць».

Далей Кулакоўскі абвінавачваецца ў тым, што ён

«...усю ўвагу ў апавесці «Дабрасельцаў» сікіраваў на паказ ценевых бакоў жыцця, занісіў вышукваньнем толькі дрэннага. Тым самым ён адышоў ад прынцыпу сацыялістычнага реалізму. У цэнтры ўвагі пісьменніка — ношты зла. Старшыня калгасу Шулаў толькі і думае, ці добра накормлены яго вяпрук. Старшыня сельсавету Мокрут — хабарнік, п'яніца, бяздунны чыноўнік. Ён на ўсіх наганяе страх сваім злоснымі вокрыкамі, паклёнамі, даносамі. Міліцыйнік Шыхон — тупы выкананца волі Мокрута. І іншыя вобразы

Пад канец рэдакцыя, як раней і сам аўтар, была змушаная абвініць, што дашучаны ёю памылкі будуть напраўленыя. Аб гэтым чытаем даслоўна наступнае:

«Прызначаючы сваю памылку, рэдакцыя ў далейшай працы з'верне асаблівую ўвагу на якасць твораў, якія рыхтуюцца да друку...»

Навычэрпная кропіца натхненная для савецкага пісьменніка — наша сацыялістычная рэчаіснасць, што дзёйнічае герайчны подзывіг савецкіх людзей. А компасам у працы для

апавесці (сакратар сельсавету Печка, фінагеніт Заткла) таксама людзі адмоўныя і навет агідныя.

Такім чынам, А. Кулакоўскі тэндэнцыйна падыходзіў да адбору для апавесці жыццёвага матэрыялу. На аснове асобных адмоўных фактаў, якія мелі месца ў мінульі, і выдуманых сутыяціяў пісьменнік робіць неправільныя абавязненні, ачарнівае нашу запраўдніць, прайяўляе непавагу да чалавека, прынікае вартасць гераічных савецкіх людзей.

Пад канец рэдакцыя, як раней і сам аўтар, была змушаная абвініць, што дашучаны ёю памылкі будуть напраўленыя. Аб гэтым чытаем даслоўна наступнае:

«Прызначаючы сваю памылку, рэдакцыя ў далейшай працы з'верне асаблівую ўвагу на якасць твораў, якія рыхтуюцца да друку...»

Навычэрпная кропіца натхненная для савецкага пісьменніка — наша сацыялістычная рэчаіснасць, што дзёйнічае герайчны подзывіг савецкіх людзей. А компасам у працы для

(Заканчэнне на 4-ай бачыні)

А. Туранкоў ня жыве

На 73-ім годзе жыцця памёр выдатны беларускі кампазытар Аляксей Туранкоў.

А. Туранкоў — аўтар оперы «Кветка шашасці», пастаўленай на I дэкадзе беларускага мастацства ў Маскве ў 1940 годзе, а пры німецкай акупацыі перароблены аўтарам у «На Купальле», а таксама аўтар «Беларускай скоты», выданай яшчэ ў 30-ых гадох.

Вялікія здольнасці ў любоў да народнае творчасці далі змогу кампазытару пракацаваць у шматлікіх музычных жанрах. Найбóльшы напісаны щмат песьні на тэксты Я. Купалы, Я. Коласа, М. Багдановіча й іншых паэтаў, а

таксама щмат твораў інструментальнага жанру, апрацовак народных песьняў, ходзіці і г. д.

Пасля заняцця Беларусі бальшавікамі ў 1944 годзе, кампазытар быў арыштаваны й высланы ў канцэнтрацыйныя лягеры, адкуль быў зволнены толькі ў 1956 годзе. Больш чымся дзесяццю гадамі жудаснага зъявіленьня мусіў заплаціць кампазытар за свою любоў і вернасць да беларускага музыки, да Беларусі й яйнага народу.

(Ад рэдакцыі: У вадным з наступных нумароў нашае газэты будзе зъмешчаны аўтарамі аўтар «Беларускай скоты», выданай яшчэ ў 30-ых гадох.)



Канцлер Рааб вітае беларускую делегацыю
(Гл. арт. Міжнародны кангрэс Пакс Романа ў Вене)

Юбілейны хваліш і запраўдніць

(Заканчэнне з 2-ой бачыні)

Аднак і «заходнія этнографічныя мяблікі. З гэтае нагоды яны «шчодрай» ру́жка» БССР ня мелася быць такой, якіе які аддавалі на аўтар будучае Савецкай вывізаналі бальшавікі у дэкларацыі дру́гога аўгустаўскага БССР. Як ведама, 12 ліпеня 1920 году, г. зн. у часе трум-фальнага паходу бальшавікай арміі на Лідару, Кэрзону, або спыненай вайсковай бальшавікай акцыі ў раёне дэмакратычнай лініі, прынятай Найвышэйшай Альянцкай Радай і аб падпісанымі з Польшчы перамір'ем, базуючыся пры развязаныні тортыральныя пытанніяў на асновах лініі Кэрсона. Гэтае лініе даўшы вусы на польскім баку ўсю Беласточчу з іншымі беларускімі землямі на захад ад Горадні. Адкідаючы ноту Кэрсона, бальшавікі прадпанаўцца пануюць Палякамі гэтае перамір'е на больш выгадных умовах, чымся вывізаналі Альянцкай Радай, пасульваючы пры гэтым змадыфікаваць лінію Кэрзона, аднак вывізаналі аўгуставам, Горадні, Вільні, Ашмянамі, Паставамі, Браславам і іншымі гарадамі. Гэтае ўмова была разыфікована бальшавікамі 9 верасня 1920 году. Але-ж бальшавікі гандлявали беларускімі землямі на толькі за Летуву. Падобны гандаль адбыўся таксама з Латвіяй, падпісаны на Рызе 11 жніўня 1920 году, ды праходзіў між імі Польшчай яшчэ да падпісання Рыскай трактату 1921 году.

Будучы ў экстазе ўдачай свайго паходу на Варшаву, бальшавікі марылі праўтарэнніе Польскай Савецкай Рэспублікі.

(Працяг будзе)

П. Залужны

«Жыдоўскае пытаньне» ў СССР

(Заканчэнне з 2-ой бачыні)

«Фігаро», дзе быў выразны антыхесміцкі выказаныні.

На першы пагляд цверджаны, якія звязаліся апошнім часам у савецкай прэсе, парочача агульнаму высынаву аўтара артыкулу ў «Факце», дзе чытаем: «Перспектывы Жыдоў у Савецкім Саюзе вельмі змрочныя. У найлепшым выпадку — поўнае вынішчэнне калісці квітнеючых багатых культурных традыцый і жыцця; у найгоршым выпадку — закачаныя камуністымі агіднае справы, пачатае нацыстымі — ліквідацыя трох мільёнў Жыдоў шляхам прымусовай асыміляцыі».

Савецкая-ж прэса піша цяпер аб Бірабіджане, як аб «квітнеючым цэнтры жыдоўскай культуры, індустрыальнай і сельскай гаспадаркі». У газэце «Советская Россия» з 6-га ліпеня г. г. гаворыцца аб «росквіце жыдоўскай культуры ў СССР», аб зьяўленыні жыдоўскіх газэтаў. Далей гаворыцца аб «щаслівым жыцці».

ХРОНИКА БЕЛАРУСКАГА ЖЫЦЦЯ НА ЧУЖЫНЕ — ГЭТА ПАКАЗЫНІК НАШАЕ ГРАМАДЗКАЕ ЖЫЦЦЯ: ЗДОЛЬНАСЦІ І ДАКУМЕНТАВАННЕ НАШАЕ ПРАЦЫ. ТАМУ НЕ ПАВІНА БЫТЬ АНІВОДНАЕ ГРАМАДЗКАЕ ПАДЗЕІ, ЯКАЯ-Б НЯ БЫЛА АДЦЕМЛЕНА У БЕЛАРУСКАЙ ПРЕСЕ. ПІШІЭЦЕ У «БАЦЬКАЎШЧЫНЫ!»

У. Н.

шы, павярнуўшыся да хлопцаў і паказваючы рукою ў сябе, у бок недалёкага пасёлку.

— Гэта сабака! — не павернуў студэнт.

Але ён памыліўся: ля землямерскага слупка ў полі, па жы вот у сынезе запраўды стаў і каласціўся ад холаду Андрэйшын бычок. Глянулі на сяліцы ад слупка, і Цімоша кінуўся ўправа, бліжэй да агародаў. Хутка ён заўважыў, што ля платоў мятнулася нешта чорнае ў пакацілася па сынезе ў напрамку Кадрылішана агароду. Гэта-ж сама заўважыла Даша.

— Заткла! — крикнула яна гучным дзвічым голосам. — Забягайце яму наперад, бо ўскочыць у гарод, дык там я знойдзе!

І толькі гэтае сама Заткла наважылася пераскочыць пляцень, які Цімоша нагнаў яго з разгону штурхнуў у плечы. Заткла войкнула й асуналася на гэтым-жэ пляцні, а тым што падбеглі пазней, здалося, нібы злодзеі ўсё-ж намерваеца скочыць далей, дык некаторыя з іх таксама прыклаліся па разу.

Заткла зъехала мордаю ў сынег па той бок пляцні й пачало жаласяўліва, падзіцічаму плацака і прасіцца:

— Віце, браткі, мянэ, забягайце!.. Усёроўна ня жыць мне больш на съвete. Забівайце!

Голос мала быў падобны на Затклай. Даша нахлілася над пляцнём, студэнты пасъвяцілі. Чалавек ляжаў ніцца, закрытымі рукаўамі твар. Із сынезы тырчалі старад заблэзлаг шапка-ушанка, відаць, з летняга пужайла ў гародзе, і падраны калас, падпярэзаны вяроўкай. Хлопцы пералезлі цераз пляцень і ўзялі чалавека за руку, каб паднізяць на ногі, але ён, стогнучы ўвойкачы, выраўсіа руку ўзноў спусніўся ў сынег. Тады Цімоша ўзяў аберуч яго за галаву, перакруціў на бок, а студэнт уключыў ліхтарык.

— Васіль! — раптам спадохана ў трывожна крикнула Даша. — Васі, няўжо гэта ты?!

— Забівайце мянэ, браткі, — зноў пачаў прасіцца чалавек, — канчайце на гэтым месцы, бо не хачу я больш жыць.

